



# ЗАХАВАЛЬНІЦА ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ СПАДЧЫНЫ:

## ДА 75-ГОДДЗЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БЕЛАРУСІ

Нацыянальная бібліятэка Беларусі адзначае тры чвэрці стагоддзя. Яе гісторыя пачынае свой афіцыйны адлік ад верасня 1922 г., калі на базе універсітэцкай бібліятэкі была створана Беларуская дзяржаўная і універсітэцкая бібліятэка, разарганізаваная ў 1926 г. у самастойную Беларускую дзяржаўную бібліятэку. З'яўленне ў рэспубліцы ў пачатку 20-х гадоў нацыянальнай бібліятэкі, а менавіта такой па функцыях была задумана і створана галоўная бібліятэка краіны, было абумоўлена патрабаваннем часу і стала адной з форм задавальнення патраб нацыі ў аб'яднанні інтэлектуальных рэурсаў і забеспеччэнні інфармацыяй усіх сфер дзейнасці. У адпаведнасці са Статутам асноўнымі задачамі бібліятэкі з'яўляліся "зберэнне і захаванне твораў друку і пісьменства па ўсіх галінах ведаў, іх сістэматызацыя і бібліографічная апрацоўка, вядзенне дзяржаўнай рэгістрацыі твораў друку БССР і абслугоўванне кнігамі і бібліографічнымі матэрыяламі дзяржаўных і навуковых установ, а таксама ўсіх грамадзян".

**С**тваральнікам і першым дырэктарам бібліятэкі стаў Іосіф Бенцыянавіч Сіманоўскі, які ўзначальваў яе на працягу 40 гадоў. І.Б. Сіманоўскі, чалавек шырокай эрудыцы, атрымаў бліскучую літаратуразнаўчую адакуацыю ў Сарбоне і Бернскім універсітэце. Тонкі знаток кнігі, ён зрабіў неаціна многа для стварэння кніжных фондаў бібліятэкі. Ідэолаг і арганізатар практычна ўсіх напрамкаў дзейнасці, І.Б. Сіманоўскі адным з першых у айчынным бібліятэказнаўстве разглядаў бібліятэку як інфармацыйны цэнтр. Вучоны і спецыяліст, ён унёс значны ўклад у развіццё бібліятэчнай справы ў рэспубліцы і карыстаўся вялікім аўтарытэтам сярод калег у Беларусі і за яе межамі.

У стваренні фондаў бібліятэкі велізарную ролю адыграла дапамога дзяржавы, вядучых бібліятэк Масквы і Ленінграда, энтузізм першых яе супрацоўнікаў. Немалаважнае значэнне для мэтанакіраванага камплектавання фондаў мела іх сістэматычнае па-паўненне бягучымі выданнямі.

Бібліятэка практычна з моманту заснавання атрымлівала абавязковыя бясплатныя экземпляры твораў друку СССР і два абавязковых экземпляра твораў друку БССР. Патраба ў бібліятэцы была настолькі адчувальная, а разуменне яе ролі такім глыбокім, што, нягледзячы на ўсе цяжкасці разбуранай вайной гаспадаркі, урадам краіны ў 1922 г. было выдзелена 3 млрд. руб. на папаўненне фондаў Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі, дзякуючы чаму стала магчымым набыццё фондаў дарэвалюцыйных навучальных установ, бібліятэк. Быў набыты рад буйнейших спецыялізаваных кнігазбораў, якія ўяўлялі вялікую навуковую каштоўнасць, сярод іх — прыватныя калекцыі акадэміка Я.Ф. Карскага і прафесара М.А. Янчука па беларусазнаўству, этнографіі і літаратуры, акадэміка У.І. Пічэты па гісторыі Беларусі, акадэміка Я.К. Грота па славяназнаўству, кнігазборы прафесара П.М. Жуковіча і былога апекуна Віленскай вучэбнай акуруті І.П. Карнілава і інш.

Літаральна з моманту свайго існавання бібліятэка стала цэнтральнай бібліографічнай установай у Беларусі — пры ёй была створана Беларуская кніжная палата. З 1924 г. стаў выхадціць "Летапіс друку БССР", пачалася работа ў галіне рэтраспектывнай і краязнаўчай бібліографії. У структуры бібліятэкі з моманту яе заснавання быў арганізаваны аддзел беларускай літаратуры і бібліографіі.

У сувязі з ростам кніжных фондаў і развіццём функцый бібліятэкі ў 1932 г. яна была разарганізавана ў Дзяржаўную бібліятэку БССР з

присваеннем ёй імя У.І. Леніна. Аб'ём фондаў да таго часу павялічыўся да 1 млн. 100 тыс. экземпляраў.

У 1932 г. бібліятэка атрымала новыя спецыяльныя будынкі. Былі адкрыты агульная чытальная зала на 400 месцаў, чытальная зала для навуковых супрацоўнікаў, выстаўка новых паступлений і перыядычных выданняў, даведчна-бібліографічны аддзел, чытальная зала аддзела тэхнікі, навуковы кабінет беларускай літаратуры і бібліографіі, абанемент і міжбібліятэчны абанемент, кабінет бібліятэказнаўства. Да свайго дзесяцігоддзя бібліятэка ўжо ўяўляла сабой грунтоўную базу для абслугоўвання вучочных і спецыялістам розных галін навукі і народнай гаспадаркі. З 1925 па 1933 гг. былі адкрыты філіялы бібліятэкі ў Віцебску, Магілёве, Гомелі, а ў 1934 г. — у Мінску пры Доме Урада. У наступным яны былі пераўтвораны ў самастойныя абласніцкі і Урадавую (зраз Прэзідэнцу) бібліятэкі. На пачатак 1941 г. бібліятэка стала цэнтрам метадычнай і бібліографічнай работы ў рэспубліцы, яе фонды дасягнулі 2 млн. тамоў. Колькасць пастаянных чытачоў павялічылася да 15 тысяч, сярэднядзённая лічба наведванияў перавышала тысячу чалавек.

Васнае ліхалецце не абышло бібліятэку. Большасць яе фондаў была па-варварску разрабавана і знішчана. Ацалела частка была знойдзена ў хаатычным стане ў памішканні кнігасховішча і на двух складах, куды кнігі пераводзіліся акупантамі для ўпакоўкі і адпраўкі за мяжу. З двухмільённага фонду засталася ўсяго 321 тысяча разрозненых тамоў. Асабліва пацярпэў фонд абавязковага экземпляра, ад якога засталося ўсяго 33 тысячи тамоў. Цалкам быў вывезены газетны фонд, архіў друку БССР, збор ног, перыядычных выданняў, фонды аддзелаў беларускай літаратуры, рэдкіх кніг і старадрукаў, абанемента, чытальных залаў. Быў спалены разам з літаратурай будынак рэзервовага фонду, знішчана спецыяльнае абсталяванне. Захаваўся толькі будынак бібліятэкі ў вельмі пашкоджаным стане. Звесткі аб маштабах урону, нанесенага бібліятэцы, зафіксаваны ў матэрыялах Нюрнбергскага працэсу.

Адразу ж пасля вызвалення Мінска было прынята ўрадавае расшынне аб аднаўленні бібліятэкі, але яшчэ раней, у 1943 г., гэту работу пачала група супрацоўнікаў бібліятэкі, якая знаходзілася ў Магілёве. Былі прыняты меры да атрымання і захавання абавязковага ўсесаюзнага экземпляра друкаванай прадукцыі з пачатку Вялікай Айчынай вайны. Значная дапамога, як і пры першапачатковай арганізацыі, была аказана Дзяржаўнай бібліятэкай СССР імя

І.Леніна, Дзяржаўным фондам літаратуры, Народным Камісарыятам Асветы РСФСР, буйнымі бібліятэкамі, установамі і арганізацыямі іншых саюзных рэспублік. У каstryчніку 1944 г. бібліятэка ўжо абслугоўвала чытачоў. Пачаўся сістэматычны пошук разрабаваных фондаў. Іх знаходзілі частковая на тэрыторыі Германіі, Польшчы, Чэхаславакіі, Венгрыі. Яшчэ ішла вайна, а ў вызвалены Мінск было завезена 90 тысяч кніг. У вельмі цяжкі для дзяржавы час былі выдзелены валютныя асігнаванні для камплектавання фондаў замежнай навуковай літаратуры. У 1948 г. фонды бібліятэкі колькасна былі адноўлены на даваенным узору, але, на жаль, многія праўблесы не удалося ліквідаваць і да гэтага часу. Яны застаюцца горкімі і балочымі напамінамі аб тых каштоўнасцях, якія не вярнуліся. Сярод стражданых — унікальны помнік «Статут Вялікага княства Літоўскага». Многія буйныя кнігаскоўшчызы за межамі Беларусі маюць больш багатыя калекцыі беларускіх старадрукаў, чым сама Беларусь. Глыбокім ўсведамленнем свайгуром як галоўнай захавальніцы беларускай дакументальнай спадчыны прасякнуты сёняні намаганні Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па виртанню нацыянальных, у тым ліку і кніжных каштоўнасцей. Гэтай мэце падпрацавана работа ў камісіі «Вяртанне» пры Беларускім фондзе культуры, вывучэнне магчымасцей здзясення рээтытуцыі каштоўнасцей.

У 3'яўляючыся цэнтрам бібліяграфічнай і метадычнай работы, вядучым культурна-асветніцкім цэнтрам, бібліятэка заўсёды адыгрывала вялікую ролю ў справе развіція беларускай навукі і культуры. Яе чытачамі ў розныя гады былі Я.Купала, У.Пічэт, Я.Цікоцкі, У.Караткевіч, З.Азгур, Б.Смольскі і інш.; з мэтай паліпшэння абслугоўвання чытачоў у 1955 г. у бібліятэцы былі створаны спецыялізаваныя кабінеты мастацтва і тэхнікі. У 1961 г. бібліятэка атрымала новы корпус, што дало магчымасць па тым часе палепшыць умовы работы чытачоў і супрацоўнікаў і захаваць асноўныя кніжныя фонды. Сведчаннем грамадскага прызнання дзеянасці бібліятэкі стала ўзнагароджанне яе ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У 1977 г. па структуры бібліятэкі была вылучана Кніжная палата і рэарганізавана ў самастойную ўстанову. У 1978 г. бібліятэка перадала фонд патэнтнай дакументацыі (больш за 600 тысяч адзінак) створанай у той час Рэспубліканскай навуковы-тэхнічнай бібліятэцы.

80-я гады адзначаюцца актыўнай навукова-даследчай і навуково-метадычнай дзеянасцю, накіраванай на навукове і метадычнае забяспечэнне прыярытэтных напрамакаў, на вывучэнне і ўкараненне новых метадаў у практыку работы бібліятэк. Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19 мая 1992 г. бібліятэка перайменавана ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі.

Зараз універсальны па тэматыцы фонд Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі налічвае звыш 7,3 млн. адзінак захоўвання большым чынам на 50 мовах свету і складаеца з рукапісай, кніг, часопісай, газет, аўтарэфэратаў і мікрафіш дысергатый, нот, карт, выяўленчых выданняў.



У даведачна-інфармацыйным аддзеле

аўдыёвізуальных матэрыялаў. Бібліятэка з'яўляецца дэпазітарыем матэрыялаў ААН і ЮНЕСКА, дзяржаўным міжгаліновым дэпазітарыем, захоўвае адзінай ў Рэспубліцы Беларусь друкаваныя экземпляры выданняў, якія выйшлі ў свет у межах былога СССР па ўсіх галінах ведаў.

■ Асаблівую каштоўнасць уяўляе паўмільёны унікальныя збор літаратуры, выдадзенай на тэрыторыі Беларусі з пачатку XIX ст. да нашага часу, а таксама ўсіх выданняў і матэрыялаў пра Беларусь, у тым ліку і замежных. Гонарам бібліятэкі з'яўляецца 60-тысячны збор рэдкіх выданняў, рукапісаў і старадрукаў. Сярод рукапісных матэрыялаў XV—XX стст. (звыш тысячы адзінак захоўвання) на славянскіх, заходнесурапейскіх і ўсходніх мовах вылучаецца калекцыя рукапісных кніг старажытнай традыцыі, у тым ліку беларускага падходжання (евангеліі, пралогі, службнікі, жыцці святых, зборнікі слоў і павучэнняў і інш.). Калекцыя спецыяльных рукапісаў крuckавай і ноталінейнай натацыі; калекцыя ўсходніх рукапісаў па граматы, філасофіі, праву, мусульманскай тэалогіі і інш.; рукапісы дзеячаў навукі і культуры Беларусі. Фонд старадрукаў (звыш 26 тысяч асобнікаў) уключае калекцыю інкунабулаў (44 адзінкі), сярод якіх «Кніга хронік» Х.Шэдэля (1493), выданне «Боскай камедыі» А.Дан-тэ (1481), першыя нямецкі пераклад грэцкага рамана III ст. «Гісторыя Апалонія, караля Цірскага» (Аўгсбург, 1471); калекцыю палеатыпаў (каля 200 асобнікаў), у тым ліку 16 прыкыццёў выданняў М.Лютэра, выданні венецыянскай друкарні Альдаў (XV—XVI стст.), галандскіх кнігадрукаў Эльзевіраў (XVI—XVIII стст.), знамітых друкароў Э'снай, Фрабэнай, Плантэнай і інш. У калекцыі кірылічнага друку захоўваецца адзінай ў Рэспубліцы Беларусь збор выданняў беларускага першадрукара Франціска Скарыны — 10 выпускаў Бібліі (Прага, 1517—1519), якія паклалі пачатак беларускому кнігадрукаванню; выданне Васіля Гарабурды «Евангельие учительное» (1580), «Апостал» (Львоў, 1574) і «Біблія» (Астрог, 1581) Івана Фёдарава; кнігі з тыпаграфіі братоў Мамонічаў (XVI—XVII стст.); выданні рускіх, беларускіх, украінскіх друкарняў XVI—XVIII стст., сярод іх — «Азбука» В.Бурцава (1634), «Арифметыка» Л.Магніцкага (1703), «Грамматика» М.Сматрыцкага (1648). У калекцыі рускага грамадзянскага друку ёсць прыжыццёўская выданні М.В.Ламаносава, кнігі вядомага рускага асветніка XVIII ст. М.І.Навікова і часопісы, якія ён выдаваў: «Древняя российская вивлиофида», «Живописец», «Кошелек». У бібліятэцы захоўваюцца першыя выданні твораў В.Дуніна-Марцінкевіча, Ф.Багушэвіча, Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча і інш.; першыя легальныя беларускія газеты «Наша доля» і «Наша піва»; першай нелегальнай беларускай газете «Мужыцкая праўда», што выдавалася К.Каліноўскім; першая савецкая газета на беларускай мове «Дзяніца»; рэспубліканскія абласныя, раённыя газеты і часопісы ад пачатку іх выдання. Захоўваюцца дакументы, якія адлюстроўваюць вялікія гістарычныя падзеі, сярод іх — выданні перыяду Вялікай Французскай рэвалюцыі; калекцыі лістовак часоў Парыжскай камуны, выданні першых гадоў савецкай улады; збор падпольнага і партызанска груку перыяду Вялікай Айчыннай вайны і інш.

У фондах бібліятэкі знаходзіцца самая вялікая ў Рэспубліцы Беларусь калекцыя нот (77 тысяч), звыш 100 тысяч адзінак захоўвання выяўленчых матэрыялаў (плакатаў, паштовак, рэпралікций), калі 30 тысяч аўдыёвізуальных дакументаў, сярод якіх значная колькасць грамзапісай класічнага рэпертуару. У газетным фонде сабраны ўсе беларускія газеты, усе галоўныя газеты за савецкі перыяд (цэнтральныя, рэспубліканскія і выбарчыя абласныя газеты Савецкага Саюза), асобныя газеты замежных краін. Бібліятэка мае амаль 15-тысячны фонд карт, калі 650 тысяч аўтарэфэратаў і мікрафіш дысергатый, звыш мільёна замежных выданняў. У саставе фондаў уваходзіць больш за 120 тысяч дакументаў на мікраносібах.

■ Адначасова з фарміраваннем фондаў бібліятэка займаеца стварэннем крэйніц бібліяграфічнай інфармацыі, самі назвы якіх гаворяць аб тым, што выдавецця дзеянасць бібліятэкі накіравана на выпуск перш за ўсё бібліяграфічнай прадукцыі, якая мае адносіны

**32** да Беларусі, а таксама на падрыхтоўку інфармацыі аб уласных фондах і фондах буйнейшых бібліятэк Рэспублікі Беларусь. Рэтраспектыўная і бягучыя навукова-дапаможныя і экзамендатыўныя паказальнікі адлюстроўваюць пытанні нацыянальнай гісторыі, культуры, літаратуры і мастацтва. Яны добра вядомы як у Беларусі, так і за мяжой: "Бібліографія па гісторыі Беларусі: Феадалізм і капіталізм" (1969), "Беларусь у друку XVI—пач. XX ст." у 5-ці кн. (1982—1985), нотафанаграфічны паказальнік "Беларуская літаратура ў музыцы (1918—1989)" (1991), штогодечныя бібліографічныя бюлетэні "Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку" (выдаецца з 1960 г.) і інш. У калекцыі рэтраспектыўных навукова-дапаможных паказальнікаў неабходна вылучыць перш за ёсё зводны каталог "Кніга Беларусі. 1517—1917 гг.", работа над храналагічным працягам якога вядзеца зараз.

Штогодовая колькасць наведвянняў бібліятэкі перавышае паўмільёна чалавек, агульная выдача дакументаў — звыш 3 млн. экземпляраў. Для чытачоў працујуць 14 галіновых і спецыялізаваных чытальних залаў на 1000 месцаў, арганізующія шматлікія выстаўкі (каля 4000 у год), сярод якіх тэматычныя, юбілейныя, прысвечаныя знамянальнім і памятным датам, выстаўкі-прагляды, прызначаныя дапамагаць усебаковому раскрыццю фондаў. З'яўляючыся супраўдным цэнтрам духоўнай культуры, бібліятэка арганізуе шматлікія творчыя сустэрэны, презентацыі новых кніг, вернісажы мастацкіх твораў беларускіх і замежных майстроў. Міжбібліятэчны абанемент дасмагчымясці карыстацца фондамі бібліятэкі практична кожнаму грамадзяніну Рэспублікі Беларусь. Паслугамі міжбібліятэчнага і міжнароднага абанемента карыстаюцца калі тысячы калектыўных абанентаў у краіне і за яе межамі.

Штогод запоўненныя чытальныя залы бібліятэкі — лепшае сведчанне таму, што нават зараз, калі эканамічна нестабільнасць і сацыяльная безбароннасць ставяць бібліятэкі ў самыя нявыгадныя ўмовы сярод іншых сацыяльных інстытутаў, нават у гэты час Нацыянальная бібліятэка не губіле сваёй прываблівасці для чытачоў, а наадварот — ўсё часцей робіцца іх апошнія надзеі ў пошуку патрэбнай інфармацыі. Статус бібліятэкі, маштабы яе дзеянасці, якаснасць забеспечэння інфармацыйных патрабаваній грамадства вызначалі новыя задачы і ў першую чаргу — гэта неабходнасць укаранення сучасных інфармацыйных тэхналогій у сваіх дзеянасці і ў дзеянасці бібліятэк сістэмі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Да-гэтых работ бібліятэка прыступіла ў 1990 г. і праводзіць іх у адпаведнасці з канцепцыяй аўтаматызацыі ў двух напрамках: унутрыбібліятэчнай і зневешнесістэмнай тэхналогіі. Пабудаваная ў 1992 г. першая лакальна сетка аўтаматизацыі камплектавання і апрацоўкі новых паступленняў. Паралельна з гэтым началіся работы па ўводу рэтраспекцыі па асобных напрамках. З 1993 г. дзеянасць электронных каталогаў, ствараючыя рэтраспектыўныя базы даных (БД) нацыянальнага дакумента, рэлкай кнігі і старадрукаваў, графічныя БД, БД беларускай геральдыкі, эклібрисаў, аўдывізуальных і іншых дакумен-

таў, БД артыкулаў, проблемна-арыентаваныя БД па кнігазнаўству, гісторыі і гістарычных навуках, культуры і мастацтву, знамянальных і памятных датах беларускага календара, БД "Чарнобыль" і інш. Набываючы і папяўняючы БД па заканадаўству Рэспублікі Беларусь, БД Расійскай кніжной палаты па перыядычнаму друку і іншыя БД на CD-ROM.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі падтрымлівае актыўныя і рэгулярныя міжнародныя кнігаабменныя сувязі з 300 партнёрамі ў 43 краінах свету. Бібліятэка ўдзельнічае ў рэалізацыі міжнароднай праGRAMмы "Памяць свету", якая ажыццяўляецца пад эгідай ЮНЕСКА, міжнароднай навуковай праGRAMмы "Гісторыя кніжнай культуры Падляшша", праводзіць работу ў рамках беларуска-польскай кансультатыўнай камісіі па спраўах гісторыка-культурнай спадчыны, з'яўляецца членам ІФЛА, уваходзіць у лік заснавальнікаў Бібліятэчнай Асамблεї Еўропы, арганізуе і праводзіц міжнародныя навукова-практичныя канферэнцыі, прысвечаныя актуальным пытанням бібліятэчнай дзейнасці.

Усе дасягненні бібліятэкі ад першых дзён утварэння да сучаснасці, ўсё, што яна сабою ўвасабляе на працягу 75 гадоў, — вынік жыцця, працы, падвіжніцкага служэння справе не аднаго пакалення яе супрацоўнікаў, людзей, якія складаюць самую каштоўную з усіх калекцый Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

#### SUMMARY


The National Library of Belarus was founded on September 15, 1922, originally as the Belarusian State and University Library. In 1926 it was reformed into an independent institution — the State Library of BSSR. Since 1992 it is the National Library of Belarus.

At present the universal stock of the National Library totals 7,3 mln. units in more than 50 languages and consists of manuscripts, books, serials, newspapers, authors' abstracts of theses and microfiches of dissertations, printed sheet music, maps, prints, audiovisual documents. It is the depository for the United Nations and UNESCO materials and the republican universal depository, it safeguards as well the former USSR imprint in all fields of knowledge.

The library preserves with care the 60 thousand collection of manuscripts, rare and old-printed books, including collections of handwritten books of the ancient tradition, incunabula, palaeotypes etc. Its collection of Cyrillic printing contains the unique holding in the republic, that of the Belarusian printing pioneer Francisk Skorina, — 10 issues of the Bible (Prague, 1517—1519) which laid the foundation for Belarusian book publishing, Vasily Garaburda's "Homiliary Gospel" (around 1580), Ivan Fedorov's "The Apostle" 8(Lvov, 1574) and "The Bible" (Ostrog, 1581), books printed by Pyotr Mstislavets, the brothers Mamonich (XVI-XVII centuries), russian, belarusian, ukrainian printers' production (XVI-XVIII centuries). The library safeguards in its stock the first legal belarusian newspapers "Nasha dolya" ("Our lot") and "Nasha niva" ("Our cornfield"), the first illegal belarusian newspaper "Muzhitskaya pravda" ("Peasants' truth") published by K.Kalinovsky, the first soviet newspaper in belarusian "Dennitsa" ("The Dawn"), all republican, provincial and local newspapers from the moment of their initiation.

The library commands the largest in the Republic of Belarus printed sheet music collection (77000), more than 100000 prints (posters, postcards and artistic reproductions), about 30000 audio-visual documents, containing among others a considerable number of gramophone records of classical music.

Since 1990 the library automated information system was evolved and from 1993 the electronic catalog is run. At the same time retrospective databases of the national document, rare and old-printed book, sheet music, as well as databases on imprint and audio-visual document are being created. Databases on Belarus legislation, on russian periodicals (by the Russian Book Chamber) and others on CD-ROM are acquired and added to.



У кнігасховішчы аддзела беларускай літаратуры